





# НА МОЗЫРШЧЫНЕ НЕ ГАТОВЫ ДА СЕНАЎБОРКІ

Калі восня гэтага года ў многіх калгасах Мозыршчыны акругі нехапіла трыбух кармоў для жывёл, акруговыя партыяны і савецкія кіраўнікі, б'ючы сабе ў грудзі, не раз паўтаралі:

— Нам, Палессю, якое так багата заўсімнымі лугамі, проста сорамна не мець дастаць свайго сена.

Спраўды сорамна. У акрузе налічваецца больш 200 тыс. гектараў розных сенажаў. План сенажаўнага ў мінулым годзе склаўся толькі 188 тыс. гектараў. Фактычна-ж было сажана і ўбрана не толькі 150 тыс. Астатняя сенажаўнага асталася некажанай. У рэальнасці акругі аталася змаваць некажаным лугам на 200—300 гектараў, а ў некаторых, як напрыклад, «Комінтэрн», «Міткіцкіна» і інш., — 1000 гектараў. Больш таго, значная частка калгаснага сена была расцягнута ўжо са стагоў.

Завалася-б, што акруговы камітэт з'явіў і арганізаваў павінны былі ўлічыць і павышэння памылкі і зрабіць для сабе неабходны вывады. Аднак гэтага не здарылася, аб чым вельмі яскрава сведчыць ужо незалежнае становішча падрываў калгасу да сенаўборкі.

Асобныя сельгасарцелі акругі пачалі ўжо касіць балотную сенажаў, а арганізавана ўсё яшчэ збіраецца даць раёнам

дырэктыву аб падрываўні да сенажаўнага. Таму няма нічога дзіўнага, што арганізавана не ведае сапраўднага становішча спраў у калгасах па частцы падрываўні іх да сенаўборкі. Ён нават не ведае, колькі ў калгасах акругі ёсць сенаўборачных машын і ці справныя яны.

Важнейшай задачай у галіне падрываўні да сенаўборкі з'яўляецца ачыстка лугоў ад хмызняка і галля, а таксама ахова іх ад страўлення жывёлай. Між тым на гэта зусім мала зварачацца ўвагі. Так, у калгасе «Шэрмаўскі», Дзельчыцкага раёна, хмызняком зарасла 40 гектараў сенажаў і 20 гектараў завалена розным галлем. У калгасе «Большэвік», Петрыкуўскага раёна, галлем завалена 30 гектараў лугоў, а праўдзёне і не думае аб тым, каб арганізаваць калгаснікаў на ачыстку гэтых лугоў.

У рэальнасці Мозыршчына раёна дасягае гектараў, прыгодных для сенажаўнага лугоў, страўлення жывёлай. Так, у сельгасарцелі «Чырвоны маяк», Якімавіцкага сельсавета, на добрым лугу з самага пачатку восні пасуцца каровы калгаснікаў.

Падобныя факты ў акрузе не азімкавыя. Аднак яны ніколі не турбуюць акруговых і раённых кіраўнікоў.

ФРАЛОУ.



Стэханаўца такарнага цэха заводу імя Варашылава (Менск) тав. Кітайчык дабіўся выканання новых норм на 150 проц. НА ЗДЫМКУ: тав. Кітайчык за працоўнай дэталі да сідэральнага станка.

# НА СХОДАХ АКТЫВАУ

## У наркаммаце аховы здароўя

Учора пачаў сваю работу сход актыва Наркамата аховы здароўя БССР. Памятканне клуба медсанпрацы, дзе сабраўся сход, не змясціў усіх запрошаных (а іх было больш 200 чал.). У зале было дупна і пена. Пасяджэнне актыва пачалося са спазненнем на гадзіну.

У дачыненні наркома аховы здароўя т. Бурчэўскага аб мерапрыемствах па выкананню рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) у галіне аховы здароўя было вельмі многа дэяльных разважанняў. Гаворачы аб парочым стый работ наркамата, габнебных з'явах, якія маюць месца ў рабоце асобных лядовых устаноў, дакладчык усё-ж не даў ні палітычнага аналізу.

Прыведзены асобныя агульныя факты азначэння асноўных да падрываўні працоўных былі кваліфікаваны, як дрэнная сістэма работ, бюракратызм, ігнараванне законных патрабаванняў працоўных.

Агулае палітычнае, якое межа і мае месца ў будучыні лядовых устаноў, дакладчыкам было ахарактарызавана, як дрэнная работа будучыня аддзела наркамата, які, можа, не справіцца са сваімі задачамі.

— Наркамат і я не ведаем сапраўднасці, не ведаем людзей, з якімі працуем, не ведаем з імі, мы павяржам знаёмнасць з работай у раёне. — паўтараў некалькі раз дакладчык.

Гэта — сур'ёзнае самаабнаважэнне, гэта — палітычная баскалатнасць работнікаў наркамата і яго наркома.

Пасля Пленума ЦК ВКП(б) ужо прайшло тры месяцы. За гэты час можна і трэба было «пазлачыцца». Але, на жаль, у т. Бурчэўскага не знайшлася ні фактаў, ні прыкладаў, каб канкрэтна скажаць актыву, як ідзе перабудова работ наркамата ў адпаведнасці з рашэннем Пленума ЦК ВКП(б) і ўказаннямі таварыша Сталіна.

Сёння — пачатак спрэчак. Трэба спадзявацца, што ўдзельнікі нарады актыва дапоўняць істотныя прабы і дакладзе наркома, ускрыўшы прычыны парочнай сістэмы работ, выкрыўшы затаўшчаныя ворагаў у органах аховы здароўя і скажуць, як трэба працаваць на поўнаў.

Г. ВЯРХОУСКІ.

# ЛЕПШЫ ПАПАР—ПАД НАСЕННЫЯ УЧАСТКІ

Насенныя ўчасткі павінны даваць не толькі высокакачэснае насенне для пасеву, але і высокі ўраджай у калгасах і саўгаснах.

Лепшым папярэньнікам для насенных частак азімых культур з'яўляецца чыты папар. На добра апрацаваных папарах сіль поўнай гарантыі, што гагунковае насенне не будзе засмежана падаўнячым абышм пустазелам. Выглядзець папараў для насенных пасеваў забяспечвае высокі ўраджай сенажы.

Ворына папараў неабходна праводзіць у аніякі тэрмін. Чым раней палітыя папары, тым больш інтэнсіўна ідзе барацьба з пустазелам і больш накіпляецца папярэньнік матэрыял і выгады ў лесе. Пры сажэнні папараўнага ўчастку карэктываваным (асот, маладка) і карыяцкім (шпай і інш.) пустазелам або аўсюгом першае ворына робіцца на глыбіню 20—30 см. Калі магутнасць ворынага пласта не апуськае таго ворына, то ўзровень на публіку глыбіню гэтага пласта.

Для рэспірацыйнай барацьбы з пустазелам і паліпаванні аясці раздзеліць лесе ўзровень папузі і прадуцтвам. Калі няма плугоў з прадуцтвам, пры астагавой плагавай сіле, на сямлях, азначаных пярнікам, участках арыца спа-

чатку на глыбіню залягання карыявішчаў — 10—12 см. Пасля ўз'явання карыявішча неадкладна вычосваюць пружынным культаватарам, баронамі і драпамі. Сядам за вычосваннем карыявішчаў, папараў ўз'явання на поўную глыбіню.

Адначасова з ворынам ідзе барацьба з пустазелам. Спознае барацьба палітыя папараў можа прасуць палітыя папараў на папарах пал азімых культур ўжо сіпца гной. Раскідванне гною на поўна робіць у дзень і заворанні, каб непазлучіць улуччэння азотыстых матэрыял.

Папараў пры дапамозе апрацовак папараў усець час пакармліваць у чыстым ад пустазелы становішчы. Для апрацоўкі папараў скарыстоўваюцца спецыяльныя культаватары, многалінейныя драпамы, буюкі і т. х. Пры недахале гэтых прылад ужываюць і лёгкія плугі. Пасля кожнай культаваты поле тут-жа павінна быць забаранена. Пры ўшчыльненні верхняга пласта глебы, пры ўз'яванні на паверхні коркі, папараў культаватар, або толькі барануць, нават у тым выпадку, калі яны астаюцца чыстым ад пустазелна.

Завіла кожнага калгаса і саўгасна даць папярэньнік часткі культуры папар.

Аграном І. ОГНЁУ.

# ПРОФБЮРАКРАТЫ З ДЗЯРЖБАНКА

Мясцом саюза Беларускай канторы Дзяржбанка, які аднае каля 400 чалавек, працуе вельмі дрэнна. Старшыня мясцова Ільічэвіч запіскае крытыку і самакрытыку. На шматлікіх выступленнях насеннасця ён не рагуе.

Надаўна прафр Шойбакі касыра Рубенчык, заўважыўшы, што загадчык галіны пераўтвараў Ільічэвіч вяртае грошы, завілі пра гэта адміністрацыі. Намеснік дырэктара банка тав. Пузаў у рэагаванні на гэтыя сігналы сваёсабізна. Загадам ён звольнае з работы тав. Рубенчык, а камсамолу Шойбакі перавозіць на публіку пасагу за... кампраметаванні Ільічэвіча. Праз некаторы час Ільічэвіч быў зноў на месцы азначэння і асуджаны пралетарскім судом.

Між іншым, свой загад Пузаў угадзіў у Ільічэвіч. Гэты анытарыйны ўчынак камуністаў Пузаўна і Ільічэвіч прайшоў па-за ўвагаю партыянага камітэта. Тут гэта прынялі за «звычайную драбнячку» рэп.

Былі старшыня мясцова Канфедэрацыі 500 руб. профсаюзных грошаў і разражарвала мамасць мясцова.

Рэвізійная камісія ўжо даўно зрабіла свае вывады, але мясцом дагэтуль утойвае акт рэвізіі і не даводзіць да ведама членаў саюза.

Кіраўнік банка тав. Галыцкі незаконна праміраваў грошы і пафганам растрачкі і аферыстаў блізка старшыню ЦК саюза фінансаўскай работнікаў Геруцэраў.

27 мая ў банку быў партыйны сход. У параку дзі стаўлі два пытанні — абмеркаванне рашэнняў ЦК пленума ВКП(б) і заява старшыні мясцова Ільічэвіча на блыта савратара парткома Кротава аб тым, што ён... не вітае са зьм. Пікава, што першае пытанне было ўдзелна ўсяго 10 мінут, а другою — 5 гадзін 50 мінут.

У Ільічэвіч ляжаць на два месяцы дзесяткі заяў ад хворых членаў саюза, ад выдатнікаў аб пасыпцы іх у дом азначэнку. Але ніхто не зважае нават разглядаць іх.

Такая гнілая атмасфера стварылася ў рабоце профсаюзнай і партыйнай арганізацыі канторы Дзяржбанка.

ХАХЛОУ.

# УДАСКАНАЛЕНІ ШТУРХАЧ ДЛЯ ЦЫРКУЛЯРНА ПІЛЫ

Нярэдка ў працесе пілення па цыркулярнай піле з ручной падачай матэрыялу рабочы, захоплены работай, не заўважае, што яго прысававанне для птурхання драўляных брусоў сваім вострым канцом закінваецца ў размаку паміж бруском і цыркулярнай пілай. Пры такім працесе сагнутая ў кулак рука рабочага з сілай налагае на думк цыркуляркі, які хутка круціцца.

З-за гэтага цыркулярныя кругліяны варыянт адносна да найбольш небяспечнага, з пункту гледжання магчыма траўмы, віды абсталявання. Адна з карэктываваных мясцова навукова-даследчага Інстытута аховы працы, Ільічэвіч Алоў прапанаваў кандэктываць спецыяльнае ўдасканаленае птурхач для цыркулярных піл. Штурхач вельмі просты па сваёй будове і зусім танна абышоўся.

Вывады, зробленыя ў выніку ўважлівага дэталі. Ён вырабляецца з дрэва мяккай пароды. Па сваёй форме ён нагадвае ручную нажованую пілу. Рукатка яго робіцца з такім разлікам, каб забяспечыць не толькі свабоднае ўваходжанне рукі рабочага, але і даць апошняй магчымасць згінацца ў кулак. На рукатцы прымацаваны металічны равакіна-спералічны, які нагадвае ручную ахону фехтавальнай рапыры.

Штурхач дапамагае зніжае ўсюкую магчымасць пакаленняў. Ён спрыяе хуткаму руху рук, што забяспечвае стагнаўныя сілы паказчыкі ў рабоце на цыркулярных. Прапанова Алова правяралася на мясцовам заводзе імя Молатава і дала адвальныя вынікі. Штурхач забяспечвае самым стагнаўны водукі стагнаўцаў заводу.

# КЛАСАВЫЯ ВОРАГІ АРУДУЮЦ У КАЛГАСЕ „ПРАГРЭС“

Калгас «Прагрэс», Горкаўскага сельсавета, Старадарожскага раёна, сустраў вясёвую пасеўную кампанію бегучага года ў якім прырае. Класавыя ворагі, якія разедаў ў гэты калгас, праводзіць сваю злодую работу па развалу сацыялістычнага гаспадарства.

На чале падрываўні шкідлівак работніц таіць рахункова калгаса Васіль Дражына. Яго разу бачы, сабраўшы ў канцыліярыю калгаса сваіх агентаў, якія складаюць агульную групу, прапанаваў ім разабраць калгаснае стада, каб гэтым самым разбурыць сельгасарцель.

Пры гэтым Дражына пусціўся на грустную справу. Сваёй карове ён абраваў зых. З мотай маскіроўкі гэты аўны вораг пачаў узважваць віну на кагосці і інш. Але, як высветлілася, гэта справа чужога жоўкі. Вораг хапэў унесці аспрыдзе калгаснікаў зампанію. Але згата не было і не магло быць.

Разам з Дражына В. шкідную работу па развалу калгаса праводзіць былы брыгадзір Аскеневіч Кведар, Квяткоўскі Анатоль і які з'яўляецца сільм былога ўпраўля-

чага і Квяткоўскі Алякс. Апошні кожны год прапанаваў на апыранні, і кожны год ад яго «работы» падалі коні.

Рабуальніцкі калгаса, каб выклікаць неадароженасць калгаснікаў, пачалі іх дуба тэрарызавана. Быў такі выпадак. У канцыліяры сядзелі Дражына В., Аскеневіч Ф. і Квяткоўскі Анатоль. Захоўваючы загадчы маючай фармы т. Вазан і прысіль Аскеневіч аправіць падлогу за сенам да паянці. Дражына ўстае з-за стала і патрабуе, каб Вазан выніў з канцыліяры. Калі-ж той не паслухаў, усё ўтраіх выкінулі яго на двор.

Другі выпадак, які здарыўся з калгаснікаў-ўдзюмамі Аганай Бруй і Ганіна Міхейвіч. Яны прышлі ў калгасную атрапаць пад нажоднай хлеб. Кладчыкім Аляксеем Сьвірко, каб разлаваць калгаснікаў, выдаў ім замест чыстага абыска субор, і пачаў агітаваць супроць калгаса.

Апертыя дзейнасць класавых ворагаў прыняла калгас да вядучага прапару. Гэта яны сарвалі вясёвую сабву.

Калгаснік Н. МІКОЛА.

# АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯЎ ТРЭЦЬЯ ПЯЦГАДОВАГА ПЛАНА

## АРГАНІЗАВАЦЬ ВЫТВОРЧАСЦЬ ДАХАВЫХ МАТЭРЫЯЛАУ

Перад прамысловасцю будматэрыялаў наставіла вельмі складаная задача па арганізацыі вытворчасці неметалічных дахавых матэрыялаў. У сучасны момант у Беларусі працуюць шэсць чарпачных заводаў Наркамхімпрама і раз чарпачных цэнтраў прамкаапарцыі. Якосць вылучэння дахавых матэрыялаў да гэтага часу незалежна ад мясці чарпачных заводаў. Раз буйных гародаў (Помель, Малеў, Барысаў і інш.) зусім пазбаўлены вытворчасці дахавых матэрыялаў.

За гэты трыццаці гады чарпачнай прамысловасці са кошт раканструкцыі існуючых заводаў Наркамхімпрама, у прыватнасці, змяніць пачынаюцца паступова дзеянні больш удасканаленым павышэннем дзеяння сістэмы Гофмана і ўсталяванне аграгатаў для выпрацоўкі лентачных чарпачні.

Адначасова неабходна пабудаваць рад новых буйных чарпачных заводаў, па ліні Наркамхімпрама, для гараскога будучыня і шмат дробных заводаў, неабходна на тэрыторыі калгаснага і сістэме Наркамжэма для завадлення растучых патрабаванняў калгаснага і саўгаснага будучыня.

Да гэтага часу большасць сельгасарцельчарых пабудуў рабілася з неагнестывалага матэрыяла, гадоўным чынам, з дрэва з азімай страхоў, з-за сабага развіцця палігона-чарпачнай прамысловасці. Аднак таго, шырока масы калгаснікаў не былі знаёмы з перавагамі чарпачнага стывалага даху ў параўнанні з іншымі відамі, а таксама са спосабамі скарыстання прыродных багачынь — гдн для вырабучы чарпачні. Агнестываласць чарпачнага даху набыла асаблівае значэнне пяр, калі можа развівацца будучыня ў калгасах. Саламяную страхоў трэба змяніць чарпачным дахам, які больш агнестывалым і доўгавечным.

Зраціцца ў важныя адносінах больш

агнестывала, чым ліставае жалеза, тым больш чым саламяная страха. Чарпачна не толькі не загараецца і не гарыць, але нават пасля пажару можа быць скарыстанна для пакрыцця даха.

Іна мае дрэнную пеліправоднасць, у выніку чаго зно летамо можа не нагрэцца, а зімой рэзка не ахаладжаецца.

Чарпачны дах дастагова трымаць, каб па ім дарослы чалавек можа свабодна хадыць, не ламаючы асобных чарпачні.

Чарпачны дах не патрабуе афарбоўкі, як жалезны, і пастаянна частага рамонту, як напрыклад, саламяная страха. Многія лічаць, што чарпачны дах вельмі цяжкі і таму мала прыгодны для пакрыцця сельскіх пабудуў. Але гэта не апыянае сапраўднасці, бо чарпачны дах набліжаецца па вазе да саламянай страхі (наможні пах дажджом).

У БССР ёсць вельзарны запасы гліны для выпрацоўкі чарпачні. Толькі за алян 1936 г. у Інстытуце прамысловасці праведзена выпрабаванне 500 проб гліны з розных калгасу БССР для вызначэння месца пабудовы палігона-чарпачных заводаў. Чарпачны дах, які атрымаў вялікае распаўсюджанне ў Заходняй Еўропе, у нас павінен быць таксама максімальна развіты, але ў асноўным ён астаеся мясцовым дахавым матэрыялам.

Параду з развіццём чарпачнай прамысловасці, мы павінны ў 3-й палігоні арганізаваць вытворчасць іншых відаў неметалічных дахавых матэрыялаў, а імяна: аба-паментных літак (штучнага шпифера), толя і асабліва вытворчасць рубероіда.

Толька, рубероідныя і жалезныя дахі вельмі лягчы аба-паментных, але затое менш трымаць і патрабуюць частага рамонту. Так, напрыклад, алян квадратны метр даху (не лічы абрашоткі) важыць з рубероіда 3,2 кілаграм; з аба-паментна — каля 9,2 кг, глінянай марсельскай — каля 47,5 кг. Пры нармальнай якас-

## МАЕ ПРАПАНОВЫ

Пры складанні плана трэцяй пяцігодкі трэба звярнуць вялікую ўвагу на калгасы. Я прапаную ўвесці праўдзёны севазарот з чорным папарам, павысіць насенную гаспадарку. Сур'ёзную ўвагу трэба звярнуць на селекцыйную работу. У трэцяй пяцігодцы трэба мець ужо нарасоўтаўляючы гатункі насення.

Для паліпаванні ўраджайнасці павінна быць завоз мінеральных угнаенняў, як суперфасфату, калійнай солі, сернакіслата амоніаку і інш., з такім разлікам, каб на 50 проц. угноіць поле мінеральным угнаеннем. Я таксама прапаную павысіць распаўсюд на мінеральных угнаенне.

Асабліва ўвагу трэба звярнуць на падрываўні кадраў. Для гэтага патраба аакрыць у сельсаветах сельгасарцельчарчых школы для брыгадзіраў і званяных.

Севазарот павінен быць з правільным чаргаваннем пладоўнасці культур, як азімыя, яравыя, лён, прапанаваны, камошныя. Нядрэнна расце ў нашай мясцовасці льноўра, дзюнік.

Пры складанні плана трэба звярнуць вельміважлівую ўвагу на кармавую бізу. Напачатку сухадольнасці сенажаў плянава правераванні і залучэнні лядовыя траўмы, як аўсінная, мятлік, катроп, лісхвост і інш., якія даць добракаснае сена.

Адуцціць доўгатэрміновым крытцём на мелярарыю, выпусціць больш машын па раскарчоўні і асушыць балот і апрадоўкі іх.

У галіне жыллагадоўлі трэба павысіць пароду буйнай рагатай жывёлы, шляхам завозу племянных быкоў-вытворнікаў.

Звярнуць асабліва ўвагу на сігнаванне хутароў.

Забяспечыць кожны калгас аўтамашынай.

Е. ЦІКАЎ.

Пры складанні плана трэцяй пяцігодкі трэба звярнуць вялікую ўвагу на калгасы. Я прапаную ўвесці праўдзёны севазарот з чорным папарам, павысіць насенную гаспадарку. Сур'ёзную ўвагу трэба звярнуць на селекцыйную работу. У трэцяй пяцігодцы трэба мець ужо нарасоўтаўляючы гатункі насення.

Для паліпаванні ўраджайнасці павінна быць завоз мінеральных угнаенняў, як суперфасфату, калійнай солі, сернакіслата амоніаку і інш., з такім разлікам, каб на 50 проц. угноіць поле мінеральным угнаеннем. Я таксама прапаную павысіць распаўсюд на мінеральных угнаенне.

Асабліва ўвагу трэба звярнуць на падрываўні кадраў. Для гэтага патраба аакрыць у сельсаветах сельгасарцельчарчых школы для брыгадзіраў і званяных.

Севазарот павінен быць з правільным чаргаваннем пладоўнасці культур, як азімыя, яравыя, лён, прапанаваны, камошныя. Нядрэнна расце ў нашай мясцовасці льноўра, дзюнік.

Пры складанні плана трэба звярнуць вельміважлівую ўвагу на кармавую бізу. Напачатку сухадольнасці сенажаў плянава правераванні і залучэнні лядовыя траўмы, як аўсінная, мятлік, катроп, лісхвост і інш., якія даць добракаснае сена.

Адуцціць доўгатэрміновым крытцём на мелярарыю, выпусціць больш машын па раскарчоўні і асушыць балот і апрадоўкі іх.

У галіне жыллагадоўлі трэба павысіць пароду буйнай рагатай жывёлы, шляхам завозу племянных быкоў-вытворнікаў.

Звярнуць асабліва ўвагу на сігнаванне хутароў.

Забяспечыць кожны калгас аўтамашынай.

Е. ЦІКАЎ.

## АБ СПРАВАХ ЛІТФОНДА

Ворагі народа німаю нашкодзілі ў арганізацыі, якія створаны ўрадам для асагудовавання савецкіх пісьменнікаў у іх карыснай творчай рабоце. Гэта асабліва высветлілася за апошні час у сувязі з выкрыццямі трацінска-авэрбаўскай банды ў літаратуры.

У Беларусі аддзяленні літфонда таксама знаходзіліся людзі, якія фактычна вымагвалі дырэктывы ворагаў, неспадэчкова ўсім вялікім матэрыяльнымі выгодамі літфонда карысталіся ворагі народа, розныя праісцельцы і проста лодкія хапунцы.

Дзесяткі тысяч рублёў дзяржаўных грошак панаілі ў рукі ворагам. Так, вольны атрапаў больш двух тысяч рублёў беззваротнай панамоўкі, Зарошкі — каля двух тысяч, Чарот — тры тысячы, Гарты, Сташэўскі, Званак, Канава, Шамаўлевіч па адной-дзве тысячы. Усе яны апроц гітага па некалькі разоў атрымлівалі сямія дзяржы публікі на курорты і ў санаторыі. Лепшыя кватэры аддаваліся ім-жа ў той час, як таленавітыя маладыя кадры беззваротных і аўрэліскіх пісьменнікаў не мелі мінімальнага ўмоў для творчай работы.

Мала гэтага, літфонд у асобе былога дырэктара, члена партыі Лейзерава абстаўляў за дзяржаўныя грошы кватэры ворагам народа. А асобныя кіруючыя работнікі праўдзёнага саюза савецкіх пісьменнікаў і асабліва член партыі Гурскі заўзята хайкайнаў перах калгасам аб водпуску частка зямлі для пабудовы лач кантра-вольнашчыніх пацхам, які з'явіліся пасля месца для аўту ворагаў на свае «нарады». Не раз з ворагамі народа на гэтых дахах прымаў уезд у п'янак і сам Гурскі.

Ворагі не сабылі паслуг Гурскага. Прабраўшыся ў кіраўніцтва, яны вывазілі амы прамію ў 1000 рублёў з поўнай сяміці і згоды Аляксандравіча.

Паразітычнае існаванне «канавалаў» ат літаратуры было вядома кіраўніцтву саюза савецкіх пісьменнікаў. Але кіраўнікі саюза і праўдзёна літфонда (Аляксандравіч, Гурскі, Галава, Ланькоў) доўгі час падкармлівалі ворагаў народа, не ставалі фашысцкіх вырдакцаў, даючы такім чынам магчымасць іх існаванню і дзейнасці.

Асабліва не скупіліся Аляксандравіч і Гурскі на сродкі для наладжвання бязлікіх падоўж у Доме пісьменнікаў. Вагера дайшла да таго, што паноіць Аляксандравіч і Гурскі наладжвалі па ўсялякіх выпадках і без аноміш.

У апарце літфонда працавалі і прапуюць яшчэ людзі, якія стараюцца забяспечваць ворагаў народа і сабе па ўказанню тых-жа Лейзерава і Аляксандравіча, не шкадуць дзяржаўных грошак.

Былы дырэктар літфонда Лейзераў (прапача завад у Нафтабінзас) сза добраахвотнае выкананне абавязкаў сам сабе прамаваў (толькі за 5—6 месцаў «прапача» больш, як на дзве тысячы рублёў), а сваёй памочніка бухгалтара Багдамовіча, які і зараз «прапачаў» ў літфондзе, прамаваў на суму ў 2.150 руб. Гэты-ж Багдамовіч фактычна распарадаўся кіраўніцтва літфонда, як сваёй уласнай уладасцю, і ўсякія асновы фінансавай дысцыпліны труба парумаў, а да аказанні іх, як Лейзераў і іншыя, не прыляглі.

Сеннае становішча літфонда, беспаважнае і аныгустарданае скарыстанне грошак у доме алашчыку пісьменнікаў у Пухавічы, справы таварыства па ахове аўрэліскіх прапоў і секцыі прамаваў прапачуць сур'яўны ўвагі сельскіх аргануў.

Тыд, хто зьявіўшыся ў саюзных кармі ворагаў народа, дапамагаў у іх школьнай кантравольнашчыні дзейнасці, павінен атрымаць па заслугах.

К. ПАУЛАУ.

Старшы навуковы работнік Інстытута прамысловасці і. П. РАЙГАРДЗЕЦІ.

